



Jugend debattiert
international

Міжнародныя моладзевыя дэбаты

Матэрыялы для прэсы

Тут Вы знойдзеце ўсё, што неабходна ведаць пра «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» – адзіны міжнародны нямецкамоўны конкурс-дэбаты для школьнікаў з Сярэдняй і Усходняй Еўропы.

На нашай старонцы, адрасаванай СМІ, Вы зможце спампаваць шмат фатаграфій і актуальных тэкстаў для СМІ: www.jugend-debattiert.eu/Presse.

Інфармацыю на беларускай мове Вы знойдзеце тут: www.jugend-debattiert.eu/pa-belarusku.

Змест:

- Аб праекце.....2
- Партнёры праекта.....4
- Лічбы і факты..... 5
- Кантактныя дадзеныя.....7



Ein Projekt von:



«Міжнародныя моладзевыя дэбаты»: інфармацыя аб праекце

Дэмакратычным краінам патрэбны грамадзяне, якія задаюць крытычныя пытанні, выказваюць сваё меркаванне, якія ўмеюць слухаць, а таксама прадметна і чэсна спрачацца з меркаваннямі іншых. З'яўляючыся адзіным міжнародным нямецкамоўным конкурсам-дэбатамі для школьнікаў з Сярэдняй і Усходняй Еўропы, «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» навучаюць гэтым фундаментальным кампетэнцыям.



Ідэя

«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» маюць на мэце навучыць моладзь з Сярэдняй і Усходняй Еўропы кампетэнтна і пераканаўча выказаць свае погляды і аргументы на нямецкай мове як замежнай. Праект замацоўвае ролю дэбатаў як сродку дэмакратычнай палемікі і спрыяе актыўнаму шматмоўю ў Еўропе. Прадметам конкурсу з'яўляюцца дэбаты на нямецкай мове па тэмах з такіх сфер, як штодзённае жыццё ў школе, базавыя правы і правы чалавека, гісторыя і Еўропа. Ажыццяўляючы крытычны разгляд важных палітычных і грамадскіх тэм, «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» робяць свой унёсак у справу палітычнай адукацыі ў мэтавым рэгіёне.

Трэнінгі і конкурс

Спачатку праходзіць фаза заняткаў, якая доўжыцца шмат месяцаў, падчас яе школьнікі рыхтуюцца да дэбатаў, займаючыся паводле вызначанай праграмы і знаёмячыся з адпаведнымі тэмамі. Фаза правядзення конкурсу пачынаецца ў школах, з'яўляецца працягам першай, закранае аб'яднанні школ і сканчаецца нацыянальнымі паўфіналам і фіналам. Вучні з кожнай краіны, якія занялі першыя і другія месцы, выходзяць у міжнародны фінал, які праходзіць штогод увосень у адной з краін-удзельніц праекта.

Дэбаты

Кожнага разу па чатыры школьнікі – два супраць, два за – вядуць дэбаты па грамадска-палітычных пытаннях на нямецкай мове на працягу 24 хвілін. Фармат дэбатаў дакладна вызначаны: напачатку кожны ўдзельнік мае дзве хвіліны на тое, каб сказаць прамову, потым ідзе 12-хвілінная вольная дыскусія, а напрыканцы кожнаму даецца адна хвіліна, каб з улікам праведзеных дэбатаў сказаць заключнае слова.

Журы

Дэбаты ацэнваюцца журы, якое складаецца з трох-пяці асобаў. Ацэнка ажыццяўляецца паводле вызначаных крытэраў: валодання тэмай, умення выказацца, умення весці размову, моцы пераканання. Веды нямецкай мовы ўдзельнікаў дэбатаў не ацэньваюцца. Ацэнка з боку журы мае на мэце даць кожнаму ўдзельніку каштоўныя парады, каб палепшыць яго майстэрства.

Для школьнікаў

На сённяшні дзень у праекце «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» бяруць удзел каля 3.000 вучняў з больш чым 180 школ у Беларусі, Балгарыі, Эстоніі, Латвіі, Літве, Польшчы, Расіі, Славеніі, Славакіі, Чэхіі, Украіны і Венгрыі. Дзякуючы дэбатам на нямецкай мове школьнікі актыўна ўключаюцца ў працэс заняткаў. Міжнародныя сустрэчы моладзі робяць унёсак у справу ўзаемаразумення паміж народамі. Побач з міжнародным фіналам бі- і трынацыянальныя трэнінгі прадастаўляюць удзельнікам праекта магчымасць, перакрочваючы межы, абмяняцца думкамі па розных тэмах.

Партнёры праекта і спонсары

«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» – гэта праект Інстытута імя Гётэ, Фонду «Памяць, адказнасці і будучыня» (EVZ), Дабрачыннага фонду «Херці» (Hertie-Stiftung) і Цэнтральнага ўпраўлення школ за мяжой (ZfA). Акрамя таго, падтрымку праекта ў краінах-удзельніцах ажыццяўляюць мясцовыя спонсары.

«Дадатным бокам праекта “Міжнародныя моладзевыя дэбаты” з’яўляецца прадастаўленне магчымасці разгляду важных тэм і знаёмства з цікавымі людзьмі».

Хой Нгуен з Чэхіі, пераможца X Міжнароднага фіналу.



«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» – Партнёры праекта

Інстытут імя Гётэ

Інстытут імя Гётэ з'яўляецца ўстановай культуры Федэратыўнай Рэспублікі Германія, аддзяленні якога працуюць у многіх краінах свету. Яго дзейнасць скіравана на папулярызацыю нямецкай мовы за мяжой і пашырэнне міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы культуры. У выпадку «Міжнародных моладзевых дэбатаў» Інстытут імя Гётэ ажыццяўляе каардынацыю праекта, які з'яўляецца праектам Інстытута імя Гётэ ў Празе. Інстытуты імя Гётэ ў іншых краінах выконваюць задачы па рэалізацыі праекта на нацыянальным узроўні.



www.goethe.de

Фонд «Памяць, адказнасць і будучыня» (EVZ)

Маючы на мэце захаванне памяці аб ахвярах нацыянал-сацыялістычнага рэжыму, фонд аказвае падтрымку тым, хто зазнаў пераслед у часе яго панавання, выступае за правы чалавека і паразуменне паміж народамі. Ён садзейнічае рэалізацыі праектаў, прысвечаных гісторыі, працуе ў галіне праў чалавека, а таксама апякуецца ахвярамі нацыянал-сацыялізму. У выпадку праекта «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» фонд ажыццяўляе пакрыццё выдаткаў на персанал праектнага бюро і ўдзельнічае ў адборы тэматыкі дэбатаў.



www.stiftung-evz.de

Дабрачынны фонд «Херці»

Дабрачынны фонд «Херці» належыць да найбуйнейшых прыватных фондаў Германіі. Яго дзейнасць сканцэнтравана на двух накірунках: вывучэнні мозгу і падтрымцы дэмакратыі. Фонд стварыў праект «Моладзевыя дэбаты ў Германіі», які паслужыў узорам для «Міжнародных моладзевых дэбатаў». Фонд прадастаўляе ў распараджэнне міжнароднага праекта канцэпцыі, матэрыялы і досвед.



www.ghst.de

Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой (ZfA)

Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой курыруе супрацоўніцтва са школамі за мяжой. Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой аказвае кадравую і фінансавую падтрымку больш чым 1.200 школам - сярод іх больш чым 140 нямецкім замежным школам, якія пераважна з'яўляюцца прыватнымі. На ўзроўні школ і аб'яднанняў школ праект «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» курыруюць кансультанты і выкладчыкі Цэнтральнага ўпраўлення школ за мяжой.



www.auslandsschulwesen.de

«Міжнародныя моладзевыя дэбаты»: лічбы і факты

Вехі


2004	Пілотны праект “Нацыянальны конкурс у Польшчы і Чэхіі”
2006	Старт міжнароднага конкурсу “Моладзь вядзе дэбаты” у Эстоніі, Латвіі, Літве, Польшчы, Чэхіі і Украіне
2007	I міжнародны фінал у Празе
2009	Цэнтральнае ўпраўленне школ за мяжой становіцца партнёрам праекту; да праекту «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» далучаюцца Масква і Санкт-Пецярбург
2011	да праекту далучаецца Венгрыя
2016	да праекту далучаюцца Славакія і Славенія
2018	да праекту далучаюцца Беларусь і Балгарыя

Колькасць удзельнікаў праекта

30.000	колькасць школьнікаў, ад пачатку ахопленых праектам
3.000	колькасць школьнікаў, якія бяруць удзел у праекце штогод
400	колькасць настаўнікаў, якія бяруць удзел у праекце
180	колькасць школ, якія бяруць удзел у праекце
12	колькасць краін-удзельніц праекта

Краіны-удзельніцы

Беларусь, Балгарыя, Эстонія, Латвія, Літва, Польшча, Расія, Славенія, Славакія, Чэхія, Украіна і Венгрыя



Агляд міжнародных фіналаў

Фінал	Тэма дэбатаў	Апякун/ганаровы госць	Пераможца
I міжнародны фінал у Празе (Чэхія) 05.10.2007	«Ці трэба каб за адмаўленне генацыду ў Еўрапейскім Саюзе была ўведзена адказнасць?»	Вацлаў Гавел, экс-прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі/Вольфганг Тырээ, віцэ-спікер Нямецкага Бундэстагу	Якуб Штэфела, Ліберэц (Чэхія) і Пеер Ключэндорф, Расток (Германія)
II міжнародны фінал у Варшаве (Польшча) 24.10.2008	«Ці трэба каб нацыянальныя падручнікі гісторыі ў школах былі заменены агульнаеўрапейскімі?»	Браніслаў Камароўскі, віцэ-маршалак Сейма Рэспублікі Польшча/Герда Хазэльфельд, віцэ-спікер Нямецкага Бундэстага	Барбара Васілеўска, Варшава (Польшча) і Вібке Нельзэн, Вісмар (Германія)
III міжнародны фінал у Празе (Чэхія) 26.02.2010	«Ці трэба зрабіць 23 жніўня еўрапейскім памятным днём ахвяраў таталітарных і аўтарытарных рэжымаў?»	Вацлаў Гавел, экс-прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі/Петра Паў, віцэ-спікер Нямецкага Бундэстагу	Йітка Рутрлова, Прага (Чэхія) і Максіміліян Берэнс, Мюнстар (Германія)
IV міжнародны фінал у Берліне (Германія) 12.11.2010	«Ці трэба каб "Google Street View" быў прысутны ва ўсіх вялікіх гарадах Еўропы?»	Ганаровы госць: дзяржаўны сакратар Хара Зэмлер, старшыня Нямецкага Бундэстага	Ірына Аўдзеева, Масква (Расія)
V міжнародны фінал у Кіеве (Украіна) 21.10.2011	«Ці трэба каб ва ўсіх краінах Еўропы былі прыняты законы паводле якіх неабходна было адмовіцца ад атамнай энэргіі ў бліжэйшай перспектыве?»	Віталі Клічко / Ханс-Юрген Хаймзот, пасол ФРГ ва Украіне	Анет Лымар, Вільяндзі (Эстонія)
VI міжнародны фінал у Вільнюсе (Літва), 19.10.2012	«Ці трэба заканадаўча пераследаваць за мову нянавісці супраць рэлігій у Еўропе?»	Апякун: Эмануэліс Зінгеріс, старшыня камітэту па замежных справах у Літоўскім Парламенце	Грэта Шабо, Будапешт (Венгрыя)
VII міжнародны фінал у Будапешце (Венгрыя), 18.10.2013	«Ці трэба байкатаваць спартыўныя спаборніцтвы ў выпадку, калі ў прымаючай краіне парушаюцца правы чалавека?»	Апякун: Віктар Касай, футбольны суддзя з Венгрыі; лепшы футбольны суддзя 2011 году	Дамініка Перлінова, Прага (Чэхія)
VIII міжнародны фінал у Варшаве (Польшча), 17.10.2014	«Ці трэба забараніць экстрэмісцкія партыі?»	Апякун: Уладзіслаў Барташэўскі, дзяржаўны сакратар, упаўнаважаны прэм'ер міністра па пытаннях міжнароднага дыялогу	Анастасія Мінітш, Талін (Эстонія)
IX міжнародны фінал у Рызе (Латвія), 23.10.2015	«Ці трэба каб усе краіны-чальцы Саюза Еўропы штогод прымалі да сябе пэўную колькасць уцекачоў паводле квоты?»	Апякун: Андрыс Берзінш, экс-прэзідэнт Латвіі	Анна Рыян, Будапешт (Венгрыя)
X міжнародны фінал у Празе (Чэхія), 23.09.2016	«Ці трэба, каб даказанае выкарыстанне допінгу спартоўцамі, арганізаванае на дзяржаўным узроўні, вяло да выключэння адпаведнай краіны з удзелу ў міжнародных спаборніцтвах?»	Апякун: Карэл Шварцэнберг, экс-міністр замежных спраў Чэхіі	Хой Нгуен, Прага (Чэхія)
XI міжнародны фінал у Таліне (Эстонія), 29.09.2017	«Ці трэба каб інтэрнэт падлягаў рэгуляванню з боку дзяржавы?»	Апякун: Эйкі Нестар, спікер Парламенту Эстонскай Рэспублікі	Яна Біц, Івана-Франкоўск (Украіна)
XII. Інтэрнацыянальны фінал у Браціславе (Славенія), 20.09.2018	«Ці трэба рабіць больш высілкаў у справе абароны радыёстанцый і тэлеканалаў ад уплыву з боку дзяржавы?»	Ганаровы госць: Андрэй Кіска, Прэзідэнт Рэспублікі Славакія	Ярэма-Лука Ялейка, Львоў (Украіна)

«Міжнародныя моладзевыя дэбаты»: кантактная інфармацыя

Каардынатар праекта «Міжнародныя моладзевыя дэбаты» ў Беларусі

Нэлі Галянiшчава-Кутузава
Каардынатар праекта ў Беларусі

Інстытут імя Гётэ ў Мінску
вул. В.Харужай, 25/3
220123 Мінск

Tel.: +375 17 2377 119

E-Mail: nelly.golenischschewa-kutusowa@goethe.de

«Міжнародныя моладзевыя дэбаты» ў сеціве



Сайты

Актуальная інфармацыя, пададзеная структураван

www.jugend-debattiert.eu

Фатаграфіі і актуальныя тэксты для СМІ

www.jugend-debattiert.eu/Presse

Інфармацыя на беларускай мове

www.jugend-debattiert.eu/pa-belarusk



Фэйсбук

Актуальныя фатаграфіі, уражанні і каментары

www.facebook.com/JugendDebattiertInternational



YouTube

Відэаролікі і кліпы, прысвечаныя дэбатам і
мерапрыемствам

www.youtube.com/JugendDebattiertInt

Інфармацыя аб праекце «Моладзевыя дэбаты» ў Германіі



Сайт «Моладзевыя дэбаты» ў Германіі

www.jugend-debattiert.de